



**ВЫТОКІ
З УЛАДЗІМІРАМ
СУБАТАМ**

СГ

СЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

№ 17 (20696)

Суббота, 13 февраля 2016 г.

24

Шлях праз вернасць

Сапраўдны палескі “Ціхі Дон” узгадвала брыгадзір вядомага пінскага калгаса “Аснежыцкі”
Герой Сацыялістычнай Працы Людміла Журбіла

РЫЦЦАЦЬ пяць гадоў паспяхова ўзначальвала комплексную брыгаду “Любель” вядомага пінскага калгаса “Аснежыцкі” Людміла ЖУРБІЛА. Дэлегаты з розных куткоў былой вялікай краіны пераймалі ў аснежынцаў волыт атрымання высокіх ураджаяў збожжавых, цукровых буракоў, рэкордных вытворчых паказчыкаў у жывёлагадоўлі. Шэсць прадстаўнікоў перадавога калектыву былі ўдастоены звання Герой Сацыялістычнай Працы, а старшыня, легендарны Уладзімір Ралько, двойчы кавалер “Залатай Зоркі”.

У арсенале высокіх дзяржавных узнагарод Героя Сацыялістычнай Працы Людмілы Журбліны два ордэны Леніна, шматлікія медалі, Ганаровыя граматы Вярхоўнага Савета БССР, дыплом лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР. Двойчы яна аўтаралася дэпутатам Вярхоўнага Савета Распублікі, была членам Прэзідiumа Вярхоўнага Савета БССР, прымала ўдзел ва Усесаюзным з'ездзе калгаснікаў. Людміла Мікалаеўна — ганаровы работнік ААТ “Аснежыцкае” і ганаровы грамадзянін Пінскага раёна.



ПАСЛЯВАННЫЯ гады ў ца, правёў яе да хаты. Ісці было

Калгас “Аснежыцкі” ўма-



■ Брыгадзір Людміла ЖУРБІЛА на бураковай плантацыі. 1984 г.

Пільнім вокам прыкмячаў, як што не па-гаспадарску зроблена. Мог і накрычаць, але крыху ад'едзе, вернеца і просіць прабачэння. І я з ім часта па вытворчых спраўах спрачалаася.

— Плакалі ад старшыні?

— Ён чалавек гарачы і запальчывы быў. І я не вытырмівалася, залівалася слязымі. Але не надоўга, потым заходзілі агульную мову. Уладзімір Антонавіч меў прыродную гаспадарчу жылку. Нельга было не заўважыць яго магутную энергію і сялянскі разум, шыпіны і піночыя кинкеткі.

Жыта дружна ўзышло, і атрымалі ураджай, як николі.

Любельскую брыгаду сярод сямі вытворчых калектываў “Аснежыцкага” з-за высокіх паказчыкаў называлі палескай Амерыкай. Частым гостем у нас быў Пётр Машэрай. Аднойчы Уладзімір Ралько нас папярэдзіў, што чакаеца заўтра пры Пятру Міронавічу. На ўскраінку кукурузнай плантацыі там-сям зелле прарабівалася. Папрасіла жанчын, каб раненка выйшлі ў поле, і пакуль світа прыедзе, прашаці гэтыя частакі. Так і

дабіраліся пешшу ці на конях. Штораніцы адмервала пяць кіламетраў з прыграднай вёскі Аснэжыцы выпускніца мясцовай сямігодкі Людміла Алізарэвіч, якая ўладавалася сартыраваць пісъмы на раённы вузел сувязі. Да-водзілася за дзень перабіраць па сем мяхоу карэспандэнцы. Калі раптам выпадкова пісьмо трапляла не па прызначэнні, яно вярталася з указанием памылкі сартыравальшчыка. За гэта яго каралі. У Людмілы такія агрэхі не здараліся. Кіраўніцтва вузла сувязі давярала ёй і больш адказную справу — супрадаждэнне адсартыраванай карэспандэнцы на чыгуначны вакзал для перадачы ў паштовы цягнік.

Адночы пагрузілі напоўнены пісъмамі мяхі, і пакуль у вагоне афармлялі дакументы, састаў рушыў. Давялося на хаду з цягніка скакаць на платформу.

За шэсць гадоў Людміла ні разу не спазлілася на працу. У зімовыя завеі і асеннюю слоту своечасова з'яўлялася на пошту. Бывала, што пад'ядзжала з вёскі на калгаснай машынене. Вольны час бавіла з сябруўкамі ў родных Аснэжыцах. Вечарамі ладзілі танцы пад гармонікі па сялянскіх хатах. Клуба ні ў адной навакольнай вёсцы не было.

Позней восенню на такую вечарыну завітала кампанія хлапчуці ў армейскай форме з суседній вёскі Любель. Яны вярнуліся са службы ў арміі і брава паўсталі перад дзяўчатамі. Сярод іх асабліва кідаўся ў очы падцягнуты чарнабровы хлапчына, на якога нельга было не звярнуць увагі. Затрапятала сэрца ў Людмілы, але імкнулася стрымліваць хваляванне. Былы армеец быццам адчуў яе пачуцці і запрасіў на традыцыйную польку. Салдацкімі ботамі ён піліха грукаў па падлозе. Ледзьве пасплювалі лётаць за ім вясеннаццаігадовая дзяўчына. Пасля танцаў Антон, так звалі хлоп-

служжалася, з таго асеннага вечара стаў наведвацца да Людмілы, з бацькамі яе пазнаёміўся. Сустракаліся ўсю зіму. Як толькі сышоў снег, прыслаў сватоў. На заручыны сабраліся родныя нявесты. У сакавіку маладыя распісаліся ў сельсавецце, а праз месяц авянчаліся ў Варварынскім праваслаўным храме Пінска і згулялі вяселле. Нявеста напоўніла любельскую сям'ю Журблай.

Антон уладавалася на працу ў горадзе, і кожную раніцу з жонкай адпраўляліся ў Пінск. У Аснэжыцкім сельсавецце маладожонам выдзелілі ўчастак для будаўніцтва дома. Бацькі дапамаглі сродкамі, і збудавалі на ўскрайку вёскі прасторны драўляны пяціценак. Побач пасадзілі яблыні, груши, вішні і слівы. Завялі свіней, гусей, курэй і карову, якакія нікога, акрамя гаспадыні, да сябе не падпускалі. Як не падыходзілі да яе свякру, свёкар, а падаць не маглі.

МАЛАДУЮ любельскую сям'ю прыкмету старшыню Уладзімір Ралько, які ў першыя паслявэнныя гады ўзначаліў створаны з чатырох невялікіх гаспадарак калгас “Аснэжыцкі”. Бедната навокал панавала. Сабралі з суседніх вёсак паўсотню беспародных цялятак, трывіяльна кароў, што давалі малака, як козы, і некалькі свінаматак. Калгасную жывёлу трывалі па сялянскіх падворках. Пілавалі лес і будавалі першыя жывёлагадоўчыя памяшканні. Валамі аралі поле, сеялі і ўбіралі ўраджай. З гектара збіралі да дзесяці цэнтнераў збожжа. Ясельдзянская балоты акружалі калгасныя ўгоддзі. Уладзімір Антонавіч прапанаваў Людміле працу ў бухгалтэрскім, а Антон сеў за руль машыны. З пошты Людмілу не хадзілі адпускаць, але мусілі пагадзіцца. У той час панаваў заклік партыі на кіроўцаў маладых на аднаўленне разбураных вайной вёсак.

мандзір палескага нацыянальнага руху Уладзімір Ралько смела вёў за сабою вяскоўцаў. Павялічваліся аўтёмы вытворчасці збожжа, бульбы, малака, мяса. На калгасны рахунак сталі паступаць сродкі за рэалізаваную прадукцыю. На полі замест валоў і коней з'явіліся першыя трактары. Сена па-ранейшаму нарыхтоўвалі ўручную. Вёска выходзіла на калгасную сенажаць. Касілі траву, сушылі пакосы, складалі стажкі.

Звонка гучай на лузе голас маладой памочніцы брыгадзіра Людмілы Журблі. Да вечара ўвіхалася яна разам з брыгадай на працы. Па выніках года любельцаў призналі лепшай брыгадай у калгасе. Людміле Мікалаеўне даручылі ўзначаліць пасадавікі. Каб паспяхова кіраўцаў калектывам, аднаго стаўрання было мала. Вырашыла паступаць на завочнае затэхнічнае аддзяленне Пінскага саўгаса-тэхнікума.

ДНЁМ натапчуся па паялях і ферме, а ўвечары прысплю гадавалую дачушку і саджуся за кантрольныя работы, — узгадвае Людміла. — Экзамены здавала паспяхова, асабліва спецыяльныя прадметы і матэматыка са школы лёгка даваліся. Праз тры гады атрымала дыплом затэхніка. У нашай брыгадзе была і жывёлагадоўчая ферма па адкорме буйной рагатай жывёлы. Хапала клопатаў мне як брыгадзіру. Амаль паўтысячы гектараў зямлі засявалі, з іх палова на тарфяніках у пойме рэчкі Ясельда. На любельскую ферму прызначылы загадчыцу, і ў мае авабязкі стала ўваходзіць толькі кіраванне паліводамі. З вясны да позней восені працавалі на зямлі. З ростам пагадоў я жывёлы больш арганікі ўносілі ў глебу. Сталі расці вытворчыя паказы. Не было і дня, каб нашы палеткі не наведваў старшыня Уладзімір Ралько, які ўмёу падбадзёрыцца калгасніку.

Гэта сапраўды быў зорны час “Аснэжыцкага”. У калектыве панаваў усеагульны пад'ём. Выпадалі і складаныя моманты. На тарфяніку пасеялі азіма жыту, а вясною прарвала дамбу. Вада трывала сярэдзіну Уладзімір Ралько, які ўмёу падбадзёрыцца калгасніку.

Машэрава не бачылі і хацелі здалёк зірнуць на яго. Мы навялі парадак у кукурузе і накіраваліся ў вёску. Толькі выйшлі на луг, я міжвольна азірнулася і ўбачыла, што едуць мышыны і каляя нас спыніліся. Машэраў кожнай з нас руку падаў. Мы здрэнцвелі ад хвалявання. Пётр Міронавіч пагутарыў, падзякаў за працу і развітаўся.

Аснэжыцкая школа перадавога вонкага стала вядомай далёка за межамі рэспублікі. У лепшыя гады гаспадарчай дзейнасці тут на сто гектараў сельгасутадзяў атрымлівалі па 2700 цэнтнераў малака і 450 цэнтнераў мяса. Гадавы надой ад фуражнай каровы дасягнуў амаль пяці тысяч кілаграмаў. Муж любельскую брыгадзіра Антон Журблі атрымліў больш як кілаграмовыя сутачныя прывагі кормнікаў.

— Фінансава становішча калгаса давала магчымасць закупляць жывёлу лепшых племенных парод, — адзначае Людміла Мікалаеўна. — Статак забяспечваўся высакаякасным фуражам. А пад максімальнай запраўлялі арганікай. Пастаянна трymалі высокую культуру працы. Летнім золкам, калі над вёскай яшчэ цішыня стаіць, прыйду на збожжавыя палетак і гляджу, як ён каласіцца. Стаю і слухаю, быццам збажына нешта шчапча. І зараз, у восемдзесят два гады, не могу доўгую спаць, падхоплюваюся і ту-паю па кватэры. Хаця няма куды спяшацца. Столкі часу мінула, а не могу інакш.

— Людміла Мікалаеўна, вы адказвалі за вытворчыя паказы паказы, а за лёсы сялян?

— У брыгадзе жылі адной вялікай сялянскай сям'ёю. У вёсцы нічога не скавае. Былі і свае Рыгоры Мелехавы і Аксінні. Сапраўдны палескі “Ціхі Дон”. Цяпер новас пакаленне працягвае гісторыю гаспадаркі.

— З вамі як брыгадзірам людзі дзяліліся самым патаемным?

— Са мною райліся, давяралі

— Уладзімір Ралько — чалавек веенага парадаку. І ад вас гэтага патрабаваў?

— Ён не цярпеў абыякавасці. Цяніў пунктуальнасць. Ніхто ні на хвіліну не меў права спазніца. Лепш раней прыйсці, чым цябе чакаюць. Сёння за мной у вызначаны час заязджалі сябры на аўтамашыне, каб падвесці ў царкву. Прасілі, каб загадзі не выходзіла з дому на холад. А я не вытрымала і раней выйшла, каб мяне не чакалі. Такое аснэжыцкае выхаванне.

Па ўраджайніцтве нашай гаспадарцы не было роўных у раёне, а потым і на Брэстчыне. Амаль шэсцьдзесят цэнтнераў збожжавых намалочвалі на круг. Ураджайніцы цукровых бракоў певравышала 500 цэнтнераў з гектара. Пашыралі пасевы збожжавых і кармавых культур, каб забяспечваць вялікі калгасны статак фуражам. З іншых раёнаў рэспублікі ў нас вучыліся гаспадары.

— А вы на каго раўняліся?

— Толькі на сябе, а райлася з мудрым хлебаробам Уладзімірам Ралько, які за вытворчыя паказы кіраваў гаспадаркі ўжо меў зорку Героя Сацыялістычнай Працы. Калі мне прысвойлі гэтае ганаровае званне, Уладзімір Антонавіч ужо двойчы быў удастоены вышэйшай дзяржаўнай узнагароды. Героям Сацыялістычнай Працы сталі дзяяркі Любоў Канановіч, Любоў Мазоль, Кацярына Ляснічая, Таіса Шпакоўская і галоўны аграном Васіль Гарошка.

Гэта сапраўды быў зорны час “Аснэжыцкага”. У калектыве панаваў усеагульны пад'ём. Выпадалі і складаныя моманты. На тарфяніку пасеялі азіма жыту, а вясною прарвала дамбу. Вада трывала сярэдзіну Уладзімір Ралько, які ўмёу падбадзёрыцца калгасніку.

— Людміла Мікалаеўна, вы адказвалі за вытворчыя паказы паказы, а за лёсы сялян?

— У брыгадзе жылі адной вялікай сялянскай сям'ёю. У вёсцы нічога не скавае. Былі і свае Рыгоры Мелехавы і Аксінні. Сапраўдны палескі “Ціхі Дон”. Цяпер новас пакаленне працягвае гісторыю гаспадаркі.

— З вамі як брыгадзірам людзі дзяліліся самым патаемным?

— Са мною райліся, давяралі

мне аднавяскоўцы. Ніколі не дапускала кляўзіцтва. І сама гэтым не займалася. З кожным разбіралася асобна і прымала рашэнне. Ведала, каго трэба падтрымаць, а каго паўшчуваць. Вясковае жыщё навідавоку. З раніцы да вечара была з брыгадай на палях. Першыя гады пешшу хадзіла. А потым купіла веласіпед. Ездзіла і на кані, пакуль не атрымала аўтамашыну “Ніва”.

— Як атрымалі?

— На жніво да нас прыехала ўрадавая дэлегацыя з Мінска. На коннай павозцы я пад'ехала да гасцей. Ціхан Якаўлевіч Кісялёў стаў распытаць мяне пра работу камбайнаў, ураджайнасць, планы брыгады на будучае. Праз некалькі дзён намеснік старшыні калгаса Уладзімір Касцюковіч паведаміў, што па распаряджэнні Кісялёва мнем выдзелілі “Ніву”. Абрадалася навіне і падумала, што да чатырох камбайнаў “Ніва”, якія ўбіралі ўрожаі ў брыгадзе, неспадзянавая падтрымка. Уладзімір Пятровіч удакладніў, што я ўжо буду ездзіць не на кані, а на аўтамашыне “Ніва”. Заставалася толькі курсы вадзіцеляў закончыць. Тры месяцы вучылася і атрымала вадзіцельскае пасведчанне. Такая “Ніва” доўга служала мнем. Так сталася, што на сельска-гаспадарчай нарадзе ў Мінску давялося сядзець у Прэзідыме побач з кіраўніком Аграрнага Хусайнавым, і я яму паскардзлася, што на старой машыне езджу. Ён выдзеліў новую “Ніву”, якой да пенсіі карысталася.

Калі ўзгадваю перажытае, быццам сон бачу. Даводзілася прымаць удзел у розных дзяржаўных мерапрыемствах. Двойчы выбіралася дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР, была членам Прэзідымы Вярхоўнага Савета БССР. Некалькі разоў сустракалася і гутарыла з Міхаілам Гарбачовым. Прымала ўдзел ва Усесаюзным з'ездзе калгаснікаў.

Лукам рассказаю пра ўсё гэта.

— Колькі ў вас унукаў?

— Шасцёра маю, і нават праўнукі ёсць. З мужам Антонам Сямёновічам дачку Галіну, сыноў Мікалая і Міхаіла выхавалі. Галя закончыла Пінскі гідромеліяраптычны тэхнікум і зараз ужо на

пенсії. Абодва сыны працавалі механизарамі ў «Аснэжыцкім». Міша пасля прафтэхвучыліща вучыўся на факультэце механизациі сельскай гаспадаркі ў Беларускай дзяржаўной сельскагаспадарчай акадэміі, але на апошнім курсе чамузы і пакінуў вучобу і зараз працуе на чыгуначы ў Пінску. Старэйшага сына Мікалая ўжо няма ў жывых, як і майго мужа. Больш як чвэрць стагоддзя таму аўдавела. Жыву адна. Кіраўніцтва калгаса дало кватэрну і ў пяць сотак участак, які разам з дзецымі і ўнукамі апрацоўваем. Асаблівай патрэбы нешта вырошчваць няма, але для душы, для сэру зямелька гэта.

— У гады брыгадзірства вашым кабінетам было поле. Які час гада больш любіце?

— Кожны год з нецярпеннем чакаю абуджэння прыроды. Вясною пасля сяўбы хваляваліся, як узыдзе збажына. І ў жніўны час душа радасцю поўнілася.

— Людміла Мікалаеўна, цікавіцца справамі сённяшняга «Аснэжыцкага»?

— Час зараз наўглі, але гаспадарка не здае пазіцый. Кіраўнік Валерый Кулішэвіч на маіх вачах рос, у прававітай сялянскай сям'і. Бацькоў яго добра ведала. Ён пра мяне не забывае, калі што неабходна, дапамагае. Віншуе са святамі.

— Свой лёс можаце назваць шчаслівым?

— Маё шчасце ў дзециях, унуках, праўнуках, у майм багатым сялянскім мінульым. Столікі гадоў была на пульсе калгаснага жыцця. Не магла ўяўіць сябе без працы на зямлі. Дзесьці гадоў пасля пенсіі яшчэ кіравала брыгадай. Калі развітвалася, калгаснікі плакали. На другі дзень раніцай не ведала, куды падзецца. Стала перад акном і гляджу, як людзі спяшаюцца на працу, а ў мяне поўніяя вочы слёз. Паўвека аддала калгасу, 35 гадоў кіравала любельскай брыгадай. Амаль усе мае калгасныя сяброўкі ўжо ў раі. Кожную ноч у сне з імі па аснэжыцкіх паліх хаджу. Прачнуся і думаю, калі растануся з брыгадай. Самае галоўнае на гэтым свеце — прайсці праз вернасць.

Пінскі раён

Фота аўтара
і з сямейнага архіва
Людмілы ЖУРБІЛЫ